

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і Мінскага Абкома КП(б)Б
№ 138 (7020) | Пятніца, 13 чэрвеня 1941 г. | Цана 15 кап.

Загатоўка і вывазка лесу — важнейшая дзяржаўная справа

Паводле народнагаспадарчага плана 1941 года, зацверджанага СНК СССР і ЦК ВКП(б) і адобранага XVIII Усеагульнай партыйнай канферэнцыяй, у нашай краіне павінна сёлета быць пабудавана, расшырана і рэканструіравана 2.955 прадпрыемстваў. Такі грандыёзны размах будаўніцтва радуе кожнага савецкага чалавека, патрае яго на новыя працоўныя подвигі. Валікае будаўніцтва ідзе ў нашай рэспубліцы. Будуюцца новыя, расшыраюцца існуючыя заводы і фабрыкі, узводзяцца новыя корпусы жылых дамоў, школ, больніц і іншых культурна-грамадскіх устаноў.

Вельмі значна тэрміны выканання плана на вывазку лесу ўласным аўтагужтранспартам і тое, што многія леспрамыслы не ўсёс лес вытралявалі да трас. А Чорныяўскі леспрамысл вытраляваў лес да такіх пунктаў, да якіх на працягу ўсёй вясны не было пад'ехаць ні на машыне ні на кані.

У першым квартале гэтага года дэсазагатоўчым прамысловасць БССР дала народнай гаспадарцы больш лесу чым за першы квартал у мінулым годзе. План загатоўкі і вывазкі лесу быў выкананы дзяржаўна. Выключную ролю ў гэтым адыграла наша калгасная сельства.

Вялікую ролю ў выкананні плана адыгрывае і ўласны кожны транспарт. Між тым, копі выкарыстоўваюцца на вывазку лесу толькі на 72 процанты. Гэта атрымалася таму, што многія кіраўнікі леспрамыслаў неадпаведна запіналі гужтранспарт, выкарыстоўваючы кожны на іншых работах, не звязаных з загатоўкай і вывазкам лесу.

Урадзе леспрамыслаў бригады калгаснікаў не толькі выкарысталі, але і перавыканалі свае заданні. Калгаснікі сельгасарцеля «Чырвоны жыццё», Баравікоўскага сельсавета, Парыцкага раёна, а таксама 18 дзён выканалі квартальны план загатоўкі і вывазкі лесу. Лесарубы гэтага ж калгаса Філімон Барус, Іван Каваль штодзённа давалі па тры нормы, а вочнікі Арціп Карпінка, Іяноў Шаваценка і другія выканалі заданне на 500 і больш процант.

Рашаючай умовай выканання плана з'яўляецца шырокае разгортванне сацыялістычнага сабарніцтва. Між тым, дэ-ржаўна сацыялістычным сабарніцтвам перастаў займацца. Трэба наставіць справу так, каб кожны лесаруб, кожны вочнык не толькі выконваў, але і перавыконваў нормы выпрацоўкі. Узоры станаўскай работы такіх лесарубаў, як тт. Гоцін, Ваістрацка, Зінкевич, Мішчэўскі, такіх вочныкаў, як тт. Грыньчэ, Аршвіцкі, і мношч дзругіх 15-тысячнікаў трэба папярняць, іх вопыт перадаваць дзругім лесарубам і вочныкам.

Адставанне дэсазагатоўчых прадпрыемстваў аб'яўляецца перш за ўсё тым, што тэрыторыя яшчэ неканкрэтна кіруюць леспрамыслы, яшчэ слаба і дзелавы сувязь з нязым кіруючым саставам прадпрыемстваў, яшчэ можа вера ў паперку, у розныя зводкі. На Віцебскаму леспротросту (кіраўнік тав. Казіміровіч) план на загатоўку на 5 чэрвеня выканан на 22,5 процан, на вывазку — на 17,5 процан. На Палескаму леспротросту (кіраўнік тав. Яданко) загатоўлена 22,7 процан, кварталнага плана; вывазена ўсёго 10,3 процан. Неадпаведна працуюць Гомельскі, Мінскі леспротросты. Прычым адставання гэтых леспротростаў крыецца, перш за ўсё, у няправільнай арганізацыі працы на месцах, у няпоўным скарыстанні ўласнага мехгужтранспарта.

Усім непапулітарным асноўнае да выканання дзяржаўных заданняў кіраўнікоў Чорныяўскага, Бягомльскага, Мінскага раёнаў. У гэтых раёнах ні адна паводна не працуе на вывазку лесу. У Лагойскім раёне на вывазку лесу працуюць толькі 4 паводны, у Заслаўскім — 3. Не лепшэ становішча і ў Віцебскай абласці. Тут замест 4.400 павод працую толькі 200 — 260, у Брэскай абласці замест 5.400 — 150.

Сакратары райкомаў партыі, старшыні выканкомаў Саветаў дэпутатаў працоўных павінны прыняць усё меры к таго, каб ў астаўшыя дні ліквідаваць адставанне. Чэрвень — рашаючы месяц у выкананні поўнагавата плана дэсазагатоўкі і вывазкі. Трэба больш павялічыць работную кожнага леспрамысла, кожнага мехпункта, кантраляваць іх дзейнасць, практычна даламаць ім. Трэба лабіста тэго, каб кожнае дэсазагатоўчае прадпрыемства з дня ў дзень выконвала план, каб кожны раён выконваў дзяржаўнае заданне рэалізацыі ў тэрмін.

Сацыялістычны будоўлі, дэсазагатоўчым прамысловасць, вугальны шахты чакаюць лесу. Даві іго стэпкі, кожны гэта патрэбна краіне — пачотым абвазкам раёнкіх дэсазагатоўчым прамысловасці і кіраўнікоў кожнага раёна і абласці.

Выканалі дзяржаўны план меліяратыўных работ

ЛОБЭ. План меліяратыўных работ на асушэнне балот на раёну выканан. На 5 чэрвеня асушана 1.460 гектараў балот пры плане ў 1.300 га. Узрана паліны і засеяна сельгаспадарчымі культурамі 429 гектараў.

КАМЮНІКЕ

Аб парафіраванні праекта Гандлёвага Пагаднення і Пагаднення аб тавараабароце і плацяжах паміж СССР і Японіяй

У матах заключэння Гандлёвага Пагаднення, а таксама Пагаднення аб тавараабароце і плацяжах паміж СССР і Японіяй, з 17 лютага г. г. Самім Народным Камісарам Знешняга гандлю СССР тав. Міхалям і Яносам Паслом

у СССР п. Татэкава выліс перагаворы, якія спрыяюча праходзілі ў духу ўзаемнай уступлівасці. 11 чэрвеня г. г. яны прывялі да парафіравання праекта вышэй указаных двух Пагадненняў.

АБ ПАРАДКУ ПРЫЁМКІ МЕЛІЯРАТЫЎНЫХ РАБОТ

Пастанова Савета Народных Камісараў БССР

У матах правільнага ўліку праводзімых меліяратыўных работ і захоўвання тэхнічных умоў пры іх выкананні ў адпаведнасці з зацверджанымі праектамі, Совет Народных Камісараў БССР пастанавіў:

1. Устанавіць, што ўсе асушальныя сістэмы і збудаванні на іх, незалежна ад таго, кім і для якіх маг лны выкананы, падлягаюць прыёмцы і рэгістрацыі ў месцныя тэрыі у Наркамзе меліярацыі БССР.
2. Устанавіць, што планы балот і забалоных зямель лічацца інтэнсіўна асушальнымі і падлягаюць прыёмцы толькі ў тых выпадках, калі на іх праведзена правільная асушальная сетка каналаў, калектараў, асушальнікаў, забяспечваючых нармальную апрацоўку глебы і

рост сельгаспадарчых культур, праду-гледжаных праектам асушання і асаення. Асноўнымі паказальнікамі правільнага выканання меліяратыўных работ з'яўляюцца:

- а) наяўнасць вадапрыёмніка, забяспечваючага свечасова авод вады з асушальнай плошчы, без стварэння падпору ў бакавой асушальнай сетцы;
- б) наяўнасць канаў і збудаванняў, выкананых у адпаведнасці з зацверджаным праектам і тэхнічнымі умовамі правядзення меліяратыўных работ;
- в) поўная расчыстка хмызнякоў і раскарчоўка шнёў на асушальных плошчах;
- г) высокая якасць выкананых меліяратыўных работ.

канаў (пры адлегласці звыш 100 метраў паміж асушальнікамі), не лічацца інтэнсіўна асушальнымі і адносяцца да плошчаў з палешанымі стокам паверхневых вод.

4. Меліяратыўныя работы коштам звыш аднаго мільёна рублёў прымаюцца камісіяй, палачаемымі Советам Народных Камісараў БССР.

Усе астатнія меліяратыўныя работы прымаюцца парадна камісіяй, створанай выканкомамі абласных Саветаў дэпутатаў

Нам. старшыні Савета Народных Камісараў БССР
В. ГАЙСІН.

В. а. кіраўніка спраў Савета Народных Камісараў БССР
А. ФАДЗЕУ.

г. Мінск, 12 чэрвеня 1941 г.

ІНСТРУКЦЫЯ аб парадку прыёмкі выкананых меліяратыўных работ у Беларускай ССР

1. У адпаведнасці з пастановай СНК БССР ад 12 чэрвеня 1941 года аб парадку прыёмкі меліяратыўных работ, усе меліяратыўныя работы, незалежна ад таго, кім і для якіх маг лны выкананы, падлягаюць абавязковай прыёмцы спецыяльнымі камісіямі з наступным афармленнем рэзультатаў прыёмкі адпаведнымі актамі і рэгістрацыі прынятых работ у Наркамзе меліярацыі БССР.

2. Планы балот і забалоных зямель лічацца інтэнсіўна асушальнымі і падлягаюць прыёмцы толькі ў тых выпадках, калі на іх праведзена правільная асушальная сетка каналаў калектараў, асушальнікаў, забяспечваючых нармальную апрацоўку глебы і

маг збудаванні (масты, шлюзы, мапананні аясоў, дарогі на балоне і т. д.);

д) усе работы на асаенню асушальных зямель (расчыстка хмызнякоў і дроналессы, раскарчоўка, падняцце паліны і інш.).

6. Прыёмка выкананых работ праводзіцца камісіяй налі паведжання раённа-выканкомы ў Наркамат меліярацыі аб скарычэнні ўсіх відаў меліяратыўных работ, прадуладжаных дадзеным планам на данаму раёну ў дзямлі або асобнымі калгасамі і вытворча-меліяратыўнымі ўчасткам.

7. Да моманту прыёмкі меліяратыўных работ вытворча-меліяратыўныя ўчасткі, асобныя працы і рэйныя инспектары на меліяратыўных і бакавой асушальнай сетцы, зрабіць неабходныя вышарытаныя, падрыхтаваць усе прэктныя матэрыялы і работы чарчым, а таксама склаасці ў 2-х экзэмплярах выкананых дакументаў, згодна тэхнічных умоў, на вытворчасць меліяратыўных работ.

8. У выкананні вышарытаныя неадпачтаванасці да адной работ з боку вытворча-меліяратыўнага ўчастка, прапра і раённага інспектара на меліярацыі, наяўнасць значных недаходаў на працягу дзямлі да адной аб'екта і асушальнасць выкананых дакументаў, прыёмка выкананых работ камісіяй адпаведна да лічэння неабходных да прыёмкі выкалячых і іншых матэрыялаў.

9. Работы, выкананыя ў шпаряднім гадзі на рэгуляванню рэк і пабудове матэрыяльных каналаў, але калчэтка не прыняты і не здыяны ў эксплуатацыю, падлягаюць прыёмцы адпаведна з выкананымі ў бягучым годзе работамі пры ўмове выпрацоўкі ўсіх паказатэляў, наступных прычынаў да непрыняцця работ камісіяй у шпаряднім гадзі. Афармлены тэхнічныя дакументаў на гэтых работах праводзіцца ў адпаведнасці з пунктам 5 гэтай інструкцыі.

10. Па меры скарычэння гэтавых плава меліяратыўных работ асобнымі калгасам, апрацоўка папярэдняй (прамежавал) прыёмка работ камісіяй, стварэаемымі раённа-выканкомамі. Рэзультат прыёмкі афармляецца складаннем акта на форме № 1, які складаецца з 2-х экзэмплярах.

Ахін экзэмпляр гэтага акта падпісваец калгасам, а другі захоўваецца ў раённа-выканкомы на меліярацыі і прадуладжана аблас-

ной камісіяй пры калчэткавай прыёмцы ўсіх відаў работ на раёну.

11. Канчатковая прыёмка выкананых меліяратыўных работ праводзіцца з поўным аналізам якасці работ, іх адпаведнасці зацверджанаму праекту і тэхнічным умовам.

12. Пры прыёмцы работ камісія павінна:

а) правярць у натуры ўсе прадуладжана да адной выкананых работы на рэк, матэрыяльных каналах, бакавой асушальнай сетцы, збудаваннях на сетцы, а таксама работы на асаенню асушальных балот;

б) змерыць даўжыню ўсіх выкананых вадапрыёмнікаў і бакавой асушальнай сеткі;

в) выбарачным парадкам праверсі калчэткавую нівеліроўку і прамер зялёных сцяжынаў на характэрных участках вытворчасных вадапрыёмнікаў з ахопам не менш 30—40 процан, агульнага працяжэння іх. Пры вылічэнні канчатковай нівеліроўкі і прамераў істотных адхіленняў ад праекта (недабор глыбін, змяшчэння павярхоўных сцяжыні і інш.), інструментальна правяра праходзіцца на ўсім працяжэнні выкананых работ;

г) на ўсіх асушальнай сетцы правяра выбарачную нівеліроўку, змер прапярочных сцяжынаў на найбольш характэрных калектарах і асушальніках, а таксама правяраць адлегласць паміж асобнымі асушальнікамі;

д) на ўсіх збудаваннях — мастах, трубах, шлюзах, мапананых руслах і т. п. правяраць змер асноўных частак збудаванняў, устанавіць іх устойлівасць, моцнасць і адпаведнасць праекту. Выправавае шлюзаў праходзіць пры закрытых шчытках з налічэннем вады да максімальна дапушчальнай на праекту адзнакі падпору вады;

е) усе матэрыялы на правяры работы ў натуры зводзяцца ў ведзасць і прыкладна да акта.

13. Рэзультат канчатковай прыёмкі выкананых меліяратыўных работ на раёну ў дзямлі афармляецца складаннем акта на форме № 3. У гэтым акце даецца поўная характарыстыка якасці выкананых работ у дзямлі на раёну, а таксама на асобных аб'ектах і вытворча-меліяратыўных участках.

Пры дапушчэнні ў працэсе вытворчасці адхіленняў ад праекта, у акце прыём-

працоўных з прадастаўленай Наркамата меліярацыі, Наркамзема БССР, аб'яўлена-нама, раённа-выканком, спецыялістаў-меліяратараў і старшыні адпаведнага калгаса.

Прыёмка камісіяй выкананых меліяратыўных работ афармляецца складаннем адпаведнага акта.

5. Зацвердзіць прадастаўленую Наркамат меліярацыі і Наркамзема БССР інструкцыю і форму акта прыёмкі выкананых меліяратыўных работ.

Нам. старшыні Савета Народных Камісараў БССР
В. ГАЙСІН.

В. а. кіраўніка спраў Савета Народных Камісараў БССР
А. ФАДЗЕУ.

г. Мінск, 12 чэрвеня 1941 г.

НІ АДНАГО ПРАЦОЎНАГА БЕЗ АБЛІГАЦЫЙ НОВАЙ ПАЗЫКІ!

Выворчы ўздым

МАГІЛЕЎ. (Мар. «Звязда»). Партыя магілеўскай швейнай фабрыкі імя Валадарскага (сакратар тав. Мясарні) з неаслабай увагай кіруе падпідкай на новую пазыку. На 11 чэрвеня ахвар падпідскай склазаў 97 процан, усіх працоўных на прадпрыемстве. Непадпідскай астаўшыся толькі асушанні і хворыя. Але і яны адны да дзругіх парадамілі камісіі саздзясцініці дзяржарадэтка фабрыкі аб жаданні падпідскай. Толькі што атрымалі тэатрамы ад зялёных хвалячых на адначыню ў санаторыі зялёных хвалячых цеха тав. Шырына, начальніца апендадэка тав. Кузіна і работача цеха № 2 тав. Каваленка. Усе лны паведжана, што павялічыла на месцы заробатка. З Крима праслаўцісьцю рабочы зялёных хвалячых тав. Дысцін, ён падпідскай на месцы заробатка.

Ход рэалізацыі пазыкі на БССР

На 12 чэрвеня пазыка Тройні пільготні (выпуск чацвертага года) размешча на на БССР на суму 345.398 тыс. рублёў, у тым ліку на гораду на 299.219 тыс. рублёў і на сялу на 46.179 тыс. рублёў. Наяўнымі ў лік падпідскай ў сельскіх мясцовасцях паступіла 4.191 тыс. рублёў.

Закончылі падпідску на групе рабочых і служачых

БРЭСТ. (Мар. «Звязда»). Обласць закончылі размышчэнне пазыкі Тройні пільготні (выпуск чацвертага года) на групе рабочых і служачых. Падпідскай ахчылена каля 70 тыс. чалавек на суму 25.887 тыс. рублёў, што азначае перавыкананне сумы, прадуладжанай бюджэтам. У абласных цэнтры — Брэсце — на пазыку падпідскай 21.000 чалавек на суму 7.800 тыс. рублёў. Закончылі падпідску таксама на групе рабочых і служачых і на сялу Самыціці, Шарашэўскі, Высокы і Косаўскі раёны з перавышчэннем бюджэтных наметаў. Набліжана да завяршэння падпідскай Жабінкаўскі і Антопальскі раёны.

Носпех пазыкі на сяле

БАРАНАВІЧЫ. (БЕТА). У Камалеўскі сельсавет, Навагрудскага раёна, прылі сцяжыні вёскі Сцявіна — Бугеня і Пелаян Кур'ян. Яны папідскай падпідскай і на новую пазыку.

Дэманстрацыя савецкага патрыятызма

ГОМЕЛЬ. (Мар. «Звязда»). У абстаючы выключнага палітычнага ўздыму прадуладжана ў абласці падпідскай на пазыку Тройні пільготні (выпуск чацвертага года). Працоўным ад чырвонага сэрца аддаюць у пазыку дзяржаве свой месечны заробаток, дэманструючы гэтым свой савецкі патрыятызм, сваю адданасць справе Леніне — Сталіну.

Закончылі падпідску на групе рабочых і служачых

У той жа час обласць усё лнча атстае з размышчэннем пазыкі сярэд сельскага насельніцтва. Тут усё ахоплены падпідскай 106.962 чалавек, або 53,6 процан прададзятнага насельніцтва. Сума падпідскай на сяле складала 3.616 тыс. рублёў. Нізі процант ахопу падпідскай на сяле і ў Пружанскім раёне.

КАМЮНІКЕ

Аб парафіраванні праекта Гандлёвага Пагаднення і Пагаднення аб тавараабароце і плацяжах паміж СССР і Японіяй

у СССР п. Татэкава выліс перагаворы, якія спрыяюча праходзілі ў духу ўзаемнай уступлівасці. 11 чэрвеня г. г. яны прывялі да парафіравання праекта вышэй указаных двух Пагадненняў.

Носпех пазыкі на сяле

БАРАНАВІЧЫ. (БЕТА). У Камалеўскі сельсавет, Навагрудскага раёна, прылі сцяжыні вёскі Сцявіна — Бугеня і Пелаян Кур'ян. Яны папідскай падпідскай і на новую пазыку.

Носпех пазыкі на сяле

БАРАНАВІЧЫ. (БЕТА). У Камалеўскі сельсавет, Навагрудскага раёна, прылі сцяжыні вёскі Сцявіна — Бугеня і Пелаян Кур'ян. Яны папідскай падпідскай і на новую пазыку.

КАМЮНІКЕ

Аб парафіраванні праекта Гандлёвага Пагаднення і Пагаднення аб тавараабароце і плацяжах паміж СССР і Японіяй

КАМЮНІКЕ

Аб парафіраванні праекта Гандлёвага Пагаднення і Пагаднення аб тавараабароце і плацяжах паміж СССР і Японіяй

КАМЮНІКЕ

Аб парафіраванні праекта Гандлёвага Пагаднення і Пагаднення аб тавараабароце і плацяжах паміж СССР і Японіяй

КАМЮНІКЕ

Аб парафіраванні праекта Гандлёвага Пагаднення і Пагаднення аб тавараабароце і плацяжах паміж СССР і Японіяй

КАМЮНІКЕ

Аб парафіраванні праекта Гандлёвага Пагаднення і Пагаднення аб тавараабароце і плацяжах паміж СССР і Японіяй

КАМЮНІКЕ

Аб парафіраванні праекта Гандлёвага Пагаднення і Пагаднення аб тавараабароце і плацяжах паміж СССР і Японіяй

КАМЮНІКЕ

Аб парафіраванні праекта Гандлёвага Пагаднення і Пагаднення аб тавараабароце і плацяжах паміж СССР і Японіяй

На праглядцы магістральнага канала

Недалёка ад Любані каля Аросы распі-
лупілі абшарны Сарачынскі балот.
Больш наўтары тысячы гектараў пра-
дэчнай багаты буйны ў сельгасарміі
«Чырвоная змена».

Дружная калектыўная праца ўжо
адраўдала ад Сарачынскіх балот 500
гектараў выдатнай зямлі. Амаль уся гэтая
плошча асвоена. Летась з участкаў, за-
сеяных на балоне, мы зналі вышэй ўра-
джай: аўса на 28 цэнтнераў з гектара,
ячменю—24 цэнтнеры і бульбы—490
цэнтнераў. Пад коўс-гэзім было засеяна
8,5 гектара. Кожны гектар даў на
30 цэнтнераў карнашаў. За адну доў-
жэ прадукцыю коўс-гэзіма сельгасармія
атрымае 77 тысяч рублёў прыбытку.
Вялікая плошча пад насавамі да
зямлі і сена. Вышэй мэта паднялася
ўжо і каўс-гэзіма зямля, шчыльней арына.
Для стварэння магутнай кармавой базы
мы правялі на плошчы 98 гектараў за-
лучэнне. Пасейлі на тарфяніках тасма
капалі, коўс-гэзіма, пасадзілі гародніну.

Але сучаснасць на дасягнутым нельга.
Трэба заўсёды рухацца ўперад і пачаць
спраму даводзіць да канца. Тое, што мы
зрабілі, — пачатак вялікай справы. Га-
лоўна ўперадзе. Сябра калгасніц нашай
сельгасарміі рашылі асушыць яшчэ
300 гектараў балот. Зараз на магістра-
льнай работай шэраўца працуе
80 чалавек. На балоне ёсць пераважна
зарок Слабоцкага селішча, у якім можна
дастаць пайрося, табак, сіро, бундзі,
хлеб, пукеркі. Калгаснікі працягваюць
звешчы. Асноўныя работы цяпер у нас
вядуцца на праглядцы магістральнага ка-
нала № 5. Працуюць на яго ўжо на ад-
дзяленні каля 1 кілометра. Выкапалі
5.600 кубаметраў гліністага грунту.

Гэты канал злучыць балота «Надвор'е»
з балотам «Валонію» і пусціць ваду ў
Аросу. Канал прыляжа востра праз мі-
неральную глебу — узвышша, таму ка-
палі яго дакоўдзіць да 5 метраў, а шырыня
на верку 14 метраў. Але нашы калгас-
нікі не спалохаляся цяжкасцей. З вялікай
напорыстасцю мы ізем к канцу.

НА ПРАПОЛЦЫ

Пастава СМБ БССР аб прыкладных
працах выпрацоўкі і працэсіўнай апра-
цы калгаснікаў на магістральных ра-
ботах выканала срод праграў і павышала
вытворчы ўдзел. Большасць калгаснікаў
перавыконвае нормы. Грабар Антон Ла-
бачня выканала на 15 кубаметраў пляжа
гліністага грунту ў дзень пры норме ў
5 кубаметраў. На 300 процантаў выкон-
вае норму Іван Суччэня — сакратар
камаўскага арганізацыйнага калгаса. 62-
гадовы калгаснік Сяргей Прыштэня дае ў
дзень на 12,5 кубаметра. Перавыкон-
вае нормы Сіпчан Братінец, Мар'я
Койшар, Наталія Абычнен, Каця і Мар'я
Братінец. Усіх гэтых таварышчу пра-
ўленне сельгасарміі занесяла на лістку
Пашота, якая стаіць тут-жа на балоне.

Партыя і ўрад выканала запіны пра-
граў нашай сельгасарміі. Многія калгас-
нікі прымавалі працямы, узнатар-
джаны трактары. Мале зашчыраці
ўдзяльчыма Усесаюзнай сельгасгаспа-
дарчай выстаўкі, а нядаўня Галоўвстаўкам
узнатарджоў Вялікай залатої медалью.
Нехапае слоў, каб выразіць сваю ўдзя-
чнасць большавіцкай партыі, совешкам
Ураду і асабіста таварышу Сталіну за вы-
сокую ўзнатарджоў. Яна абавязвае мяне
прадываць яшчэ лепш. Я не папхнуду
сіл, прыкладу ўсе намаганні, каб аддаць
працый апраўданы гэтую ўзнатарджоў. На
магістральным канале, на цяжкай мі-
неральнай глебе я выканала ў дзень на
30—36 кубаметраў гліністага грунту
пры норме ў 5 кубаметраў.

Нядаўна я працягваю ў газете
«Звязда» аб тым, што Нікалай Смаглюк
з Акацёрскага раёна выкапіў 179 куба-
метраў тарфяной масы. Малайчыня, Ніка-
лай! Вось развітацца з мінеральнай,
важкоў з свайго капыла на балота і
абавязкова паспаборнічаў з ім. Сілы маю,
рука моцна трымае лопату.

Пятро БРАГІНЕЦ,
грабар калгаса «Чырвоная змена»,
Любаньскага раёна, узнагарджаны
Вялікай залатої медалью.

НА ПРАПОЛЦЫ

ПІНСК. (Мар. «Звязда»). Шырока рас-
кінуліся нівы калгаса «1 Мая». Опаль-
ска сельгасвета, Іванаўскага раёна. Доб-
ры аб'ём быў ураджай. Жыта дася-
гнула ўжо метравай вышыні. Радуць во-
ка сваёй гучыняй авёс, пшаніца, яч-
мень. На асобных участках з зямлі пра-
біваеца бульба.

Калгаснікі старанна даглядаюць насе-
вы. Не так даўно яны правялі па-
корку іх, а зараз на барышчу з пуста-
зельлем вышлі ўсе жанчыны сельгасарміі.
Работа праходзіць дружна, арганізавана.
Паміж звешчы разгарнулася спаробіт-
ва. Асабліва дружна ідзе работа ў бры-
гадзе Аляксея Лубіна. Тут працягваюць
звешчы і ўсе яны значна перакрываюць
устаўленыя нормы. Усе жанчыны звя-
на Марыі Санюці перакрываюць нормы
выцарожкі ў паўтара раза. Яны пра-
цуюць і на пшаніцы ў 3 гектары і
зараз заканчвае працоўку азімай пшані-
цы.

Скончыла працоўку пасаў ільну так-
сама 5-й брыгада, дзе брыгадзірам Антон

НА ПРАПОЛЦЫ

Пові. Цяпер усе звешчы перакрываюць на
працоўку азімай і яравой пшаніцы. Уста-
ў і калгаса прапалаца 13 гектараў ільну і
6 гектараў азімай пшаніцы.

Арганізавана прыступілі да ачысткі па-
д'ёў ад пустазеля таксама калгас імені
Варшавыя, гэтага-ж раёна. Першая
брыгада прапалаца ўжо 4 гектары пшані-
цы. У Пінскім раёне сельгасармія імені
1 Мая ачысціла ад пустазеля 17 гекта-
раў азімай пшаніцы. Звешчы Анны Дашко
прыступіла да прапалкі ільну. Калгас іме-
ні Сталіна, Пасеніцкага сельгасвета, гэта-
га-ж раёна, прапалаца ўжо 16,4 гектара
ільну.

МОЕЎ. (Мар. «Звязда»). У калгасах
разгарнулася масавая працоўка пасаў.
Працоўка азімай пшаніцы ўжо закончана.
Асабліва паспяхова праходзіць работа ў
калгаса імені Сталіна. Тут прапалаца 30
гектараў азімай пшаніцы. 6 гектараў іль-
ну, 2,5 гектара коўс-гэзіма. Калгасніцы
Варвара Петравен, Фрося Кавалёва выкон-
ваюць нормы выпрацоўкі на 200 і больш
проц.

Важнейшая кривіца паўвонення калгасных форм

Калгасы нашай рэспублікі правялі велі-
зарную работу па арганізацыі і ўкама-
таванню жывёлагадоўчых форм. Колькасць
форм і палгоў жывёлы за першыя пяць
месяцаў 1941 года значна выраслі. Многія
калгасы маюць па чатыры і шэсць
форм.

Асобнымі абласцямі і раёнамі рэспублікі
асабліва ўвага ў гэтым годзе ўдзяляецца
пытанню захавання маладняка як асноў-
най кривіцы паўвонення форм. У выні-
шці ўрады рэспублікі і раёнаў асабліва
задаваліся павышэнню ўдзела апраца-
ванага маладняка ў агульнай апраца-
ванага былі прадэманстраваны вялікая работа па
захававанню маладняка ў калгасі.
рабочых, служачых і аднаасобных гаспа-
даркаў. За заключэння дагавораў з імі
калгасы змалі закантрактаваць значную
колькасць маладняка, што даю магчы-
манасць на 1 мая ўжо выкапаць і прадэ-
манстраванне план росту палгоў буйнай ра-
гатай жывёлы і авечак.

Многія калгасы рэспублікі ўжо выка-
налі і пераважна дзяржаўны план раз-
віцця грамадскай жывёлагадоўлі. Узяць
хочыць калгас «Сяч прыпы». Раскоў-
скага раёна. Гэты калгас поўнацю вы-
капаў план кантрактаўны п'яцят, каб
арганізаваў дотыг за маладняком на
жывёлагадоўчых формах. На працягу трох
год на фарме (загалюк тав. Прышкоўка) і
выдзяляецца і захоўваецца ўвесь
маладняк.

Да тых перадавых калгасаў адносіцца
і «Чырвоны араты», «Баявік», Гаўскага
раёна, «Праўда», «Новы буднік», На-
раўляўскага раёна, і інш. У гэтых калгасах
поўнацю выкапаны планы кантрак-
таўны п'яцят і наладжан добры дотыг за
маладняком на фармах.

Але так справы абсталяе яшчэ не
ўсюды. Рад калгасаў канцэсіўна вядзі
адыток маладняка, слаба клопюцца аб
укамантаванні сваіх форм.
Кантрактаўны п'яцят — адна з мер

павелічэння грамадскага палгоўна жывёлы
ў калгасах. Некаторыя абласці рэспублікі,
не ўключаны ўроўні мінугуток год, дотыг
направілі кантрактаўны п'яцят. Так, на-
прыклад, на 1 чэрвеня план кантрактаўны
п'яцят на Мінскай абласці выкапаў на
50,9 проц., на Гомельскай — на 65,5 проц.,
на Магілёўскай — на 62,5 проц. У асоб-
ных раёнах гэтых абласцей становіцца
яшчэ горшэ.

Асноўнай прычынай такога нездаваль-
нячэга ходу кантрактаўны п'яцят з'яў-
ляецца тое, што некаторыя кіравнікі
калгасаў і зямельных арганізацый пусцілі
гэту важнейшую справу на самакэ.
У калгаса імені Чкалава (старшыня тав.
Малочка), Братіскага раёна, мала тэ-
пота не закантрактавалі ні алаго п'яцят,
дык яшчэ зарэвалі з фармы 5 п'яцят.
Шкодна практыка зніжэння п'яцят мае
смысл ў калгасах «Чырвоная Грэбля» і
«Шлях савецкіх» гэтага-ж раёна.
Нічога не робіцца для паўвонення с'вад
ў калгаса імені Варшавыя, «Перамога»,
«Чырвоны партызан», імені Кірава, Пет-
рыўскага раёна, імені Красна, Нараў-
ляўскага раёна, і інш.

Ва ўсіх раёнах рэспублікі ёсць усе
магчымыя і ўмовы правесці кантрак-
таўны п'яцят так, каб поўнацю забяспечы-
ць выкапанне масавага дзяржавы і
дзяржаўнага плана развіцця грамадскай
жывёлагадоўлі. Раённым зямельным адзе-
лам павіны ў бліжэйшай нлі прыняць кан-
крэтыя меры па правядзенню кан-
трактаўны п'яцят, забяспечыць поўна ах-
лававорамі ўсіх калгаснікаў і не ах-
ваць калгасаў. Завоўвэрэнацю тасма
неабходна ўключыцца ў гэту работу.

Усё раней закантрактаваны палгоўна
п'яцят павіны быць неадкладна зняты з
кантрактаўны і перадава на фармы калгасаў.

Г. КАЗЛОЎ,
нач. Упраўлення жывёлагадоўлі
Нарнама БССР.

Бібліяграфія

ЛІТАРАТУРА Ў ДАПАМОГУ ЭКАНАМІЧНАЙ АСВЕДЦЕ АКТЫВА

Рашэнні XVIII Усесаюзнай партыйнай
каферонцы выканала ведзарную піка-
васць гаспадарчых і партыйных кадраў да
пытанняў эканомікі. У многіх гарадах ар-
ганізацыю лекцыі і семінары па экана-
мічнай асвеце. Гэтае пачынанне, несум-
нопа, павысіць узровень эканамічнай
асветы пашых кадраў. Аднак узрабій
партыйны і гаспадарчы актыў вельмім
эканамічнай навуцы адмысловыя кнігі.
Дзяржаўнае выдавецтва палітычнай лі-
таратуры прыступіла да выдання раду
кніг па пытаннях эканамічнай навуцы і
статыстыкі: «Вытворчаа праграма пра-
мысловага прадпрыемства». «Арганізацыя
работы на графіку». «Абаротныя сродкі
прамысловага прадпрыемства», «Капіталь-
нае будаўніцтва і капітальны рамонт у
прамысловасці». «Тэхнічнае нармаванне
ў прамысловасці». Яны дапамогуць гаспа-
дарчым і партыйным кадрам арыентава-
вацца ў надзвычайных для сацыялістычна-
га гаспадарства пытаннях.

Нашы гаспадарчы і партыйныя кадры
павіны навушчы лічыць. Стан срод-
каў прадпрыемства, іх размяшчэнне ў ро-
зных матэрыяльных каэфіцыентах (буды-
нкі, аб'ектаў, абсталявання, сярэвіне,
паўне, незавершанай вытворчасці і т. д.)
адлюстравяцца ў балансе прадпрыемства.
Баланс зводзіць у абло рэзултаты гаспа-
дарчых аперый прадпрыемства за ме-
сяц, квартал і год. Кожны гаспадарнік,
кожны партыйны работнік павінен уметь
чытаць баланс, каб разабрацца ў сродках
вытворчасці і кривінах пакрыцця гэтых
сродкаў.

Маючыся ў сучасны момант кнігі аб
бухгалтарскім ўліку грамадзі, недоста-
пны для чытача без спецыяльнай падрых-
тоўкі, часта не даюць янаго ўдзялення
аб балансе. Бо адарваны ад вытворчай
практыкі. Нашаму актыўнаму чытачу
кнігі, якія, пры высокім тэарэтычным узроў-
ні, яна і проста, у чоткіх фармуліроў-
ках, не адукацыйных розных тлумачэн-
няў, расказваю, як будучыя фінансавыя
справядзачыцца, як разабрацца ў балансе
— гэтым сапраўдным аюстры гаспадарча-
га жыцця прадпрыемства.

Па гэтым раздзеле Дзяржаўлітвыдат
маркуе вышнупіць такія кнігі: «Фінансы
прамысловага прадпрыемства». «Арганіза-
цыя гаспадарчага раўліку і тэхнофіна-
нага промпрадпрыемства». «Улік і аналіз
працы і зарплат у прамысловасці»,
«Сабеконт прадукцыі прамысловага пра-
дпрыемства». «Баланс як сродак кіраван-
ня прадпрыемства». «Аналіз перыядыч-
най справадзачысці прадпрыемства» і інш.

Побач з гэтым падрыхтоўваецца зборнік
«Эканоміка сацыялістычнага пра-
дпрыемства», у які ўвойшчы артыкулы аб
вытворчай праграме, работе на графіку,
тэхналічным працэсе, тэхнічным нарма-
ванні, арганізацыі інструментальнай гас-
падарчы.

М. РАСОЎСНІ,
Масква.

Дружная высокопродуктивная работа

ЧАУСІ. На меліратыўных участках
высока падняў сідат сацыялістычнага спа-
борніцтва. У параўнанні кароткі час —
за аргую наліваю мая — у раёне асу-
шана 553 гектары балот.

Асабліва шырока разгарнулася сацыялі-
стычнае спаробітства ў калгаса «Пе-
рамога». Сухарэўскага сельгасвета. А-
разу-ж пасля заканчэння саўбы асноў-
ных зэрнавых і тэхнічных культур
на балотах пачалося масавае наступленне
на балотах. На працягу 16 дзён калгаснікі
асушылі 120 гектараў балот. Ініцыятар
сацыялістычнага спаробітства на меліраты-
ўных работах тав. Шаўчэкін у першыя
дні выкапаў на 70—80 кубаметраў грун-
ту. 31 мая ён сваю выпрацоўку даўдэ
да 142 кубаметраў. А 6 чэрвеня тав.
Шаўчэкін на праглядцы калгаснага дэ-
натуру нору перакрўў больш чым у 15
разоў. За гэты дзень ён выкапіў 157,6
кубаметра балотнага грунту пры норме ў
10 кубаметраў. Прыкладу тав. Шаўчэкіна
следуюць і іншыя калгаснікі. Грабары
Якаў Пашанькоў, Фёдар Каналіёў на
праглядцы асушальных капаў выконваюць
дзённыя нормы на 600—700 і больш про-
цантаў. Якаў Пашанькоў, узнагарджаны
ўрадом медаллю «За бававы заслугі»,
6 чэрвеня выкапіў за дзень 222,6 куба-
метраў грунту, пракапаўшы 106 пагон-
ных метраў калгаснага. 76-гадовы калгас-
нік Пракоп Іванавіч П'янаў у першыя дні
меліратыўных работ тачыў грабарам ла-
паты. А гэтым, захоплены сацыялістыч-
ным спаробітствам, сам уключыўся ў
асушку балот. 31 мая тав. П'янаў за ра-
бочы дзень выкапіў 37 кубаметраў тарфя-
ной масы.

Самы вышэйшы рэкорд паказуў
калгасны рахункавод тав. Давыдаў Эпі-
мах Міхайлавіч. Ён 6 чэрвеня выкапіў з
капыла 258,3 кубаметра тарфяной масы,
пракапаўшы 123 пагонныя метры калгас-
нага.

Пачалося даенне авечак

МОЕЎ. (Мар. «Звязда»). Рад калгасаў
Коеўскага раёна ўжо ў мінугуток годзе на
практыцы пераканалі ў выгадасці даен-
ня авечак для вытворчасці брынзы. Гэты
новы від прадуцтва прыносіць калгасам
вельмівышні даход. У раёне пачаўся се-
зон даення авечак. Да гэтай работы пры-
ступіла ўжо 17 калгасаў ў калгаса «Па-
леская праўда» на даенне пастаўлена 120
авечак. За адін толькі дзень надоена 101
літр малака. За першыя 27 мая на
5 чэрвеня ў калгаса надоена 1045 літраў
авечкага малака. У мінугуток годзе калгас-
нікі атрымаў ад прадажу брынзы каля
5 тыс. рублёў.

Прычыны важнасці і параўнаўчай на-
візны для многіх гаспадаркаў гэтага пы-
танья лічым неабходным сямішчыца на ас-
ноўных момантах аграэхнікі пасаў і до-
глядку за насеннікамі траў.

Зыходзячы з заўваг, зробленых акадэ-
мікам Вялікіям, што насенне лугавых траў
паўнацю збірацца з сухіх траваслоў, бо
па шырокарадына пасаў—гэта ачыя з
спосабы парогнацыя явасці лугавых
траў, а тасма ўлічваючы аэляювую
практыку перадавых гаспадаркаў, трэба
прысці да заключэння, што аграэхніка
наасенневодства галоўнейшых лугавых
траў—шмафееўкі, аўсіцыны лугавой, іса-
траў—шмафееўкі, аўсіцыны шпешкай і белай
— хвоста і канюшыны шпешкай і белай —
амадзі ячым не павіна адрознівацца
ад аграэхнікі стварэння штучных лугоў
Усе гэтыя травы па насенне можна селіць
на добра асушаных незалежым як
стараворных, так і ўноў асвайваемых
тарфяна-балотных глебах, зарарынах
забіла. На стараворных глебах аспі-
сёць пасля прапалшых (бульбы, калусы
і карыялоў), капошлі і вісаўска-
ныя сумесі на сена—пасля культуры, пры
якіх глеба ачышчаецца ад пустазеля.

Насенневодства траў на тарфяніках

У БССР разгортваюцца грандыёзныя ра-
боты па асушэнню і асваенню балот.
Значная частка асвайваемых плошчаў па-
ліны быць асвоена пад лугі і пасібішчы.
Выкалоны ўрага павіна быць уздэна
забеспячэнню гэтых плошчаў неабходным
высокакачэсным насеннем. Вядома, што на-
сенне, вырабана ў такіх-жа небава-клі-
матычных умовах, у якіх яно ў далейшым
будзе высявацца, з'яўляецца найбольш
устойлівым і ўраджайным. Аднак да
апазнання часу на гэта мала звяртацца
ўвагу. У большасці вымагалу залучэнне
тарфяных глеб рабілася насеннем, сабра-
ным на мінеральных глебах, на якіх
ураджай сена і насення бываюць нева-
сна. К таму-ж гэтага насення ў нас у рэ-
спубліцы даўдэ нехапае нават для за-
беспячэння травяных палёў у луга-
спасічных севабаротах на стараворных
мінеральных глебах не гаворачы ўжо аб
асвайваемых новых землях. Таму вельмі
важанае пачынае атрымлівае насенне
лугавых траў на тарфяных глебах, на якіх
ураджай бываюць дамнога вышэй і больш
устойлівы.

Насенневодствам траў неабходна за-
няцца ў кожнай гаспадарчы, на тарфяной
або іст тарфяна-балотных глебах.

Улічыў сабе, які ўраджай насення лугавых
траў магчымы на тарфяных глебах,
можна з заступных прыкладаў.

У 1940 годзе ў БССР ураджай насення
са звычайных лугавых сенакосных лугоў
дасягаў: у саўтасе «Х-годзе БССР»
4,2 цэнтры з гектара і сярэдням на
4,2 цэнтры з гектара; у саўтасе «Морналь»
шмафееўкі з 26 гектараў у сярэднім на
4,5 цэнтры; у саўтасе «Рычыца» шмафееўкі
з 24 гектараў у сярэднім на 5,4 цэнтры;

Насенневодства траў на тарфяніках

На добра асушаных уноў размажыўшых
сенакосных пасаў траў на насенне на
падытан на збыла пласты можа мець
нават перавагу перад пасавамі на старо-
ворных тарфяніках. Уноў асвайваемыя
тарфянікі звычайна бываюць зумі чыста-
мі ад пустазеля, што вельмі важна пры
насенневодстве траў.

Лепшым тэрмінам для пасаў траў у
нармальным годзе лічыцца першая па-
лыня мая або сярэды пошых яравых
культуры. У годзе-ж з зацяжой і дэж-
кавай вясной і на участках з высокім ста-
нянем грунтовых вод у вясенні перыяд,
гэта значыць пры дастаткова вільготнай
глебе, пасава траў на насенне можна
правадзіць і ў чэрвені месяцы. А такія
культуры, як шмафееўка, аўсіцына лугавая
і асіхавец, могуць селіцца і ў першы
паўнацыя жніўня, пасля ўборкі вікаўска-
най сумесі на сена.

За 10—15 дзён да пасаў ў глебу ўно-
сяцца мінеральныя ўгнаенні з наступнага
разліку на гектар: 3 цэнтры 40-проц. або
4 цэнтры 30-проц. калійнай солі, 3 цэнтры
перфасфата і 5 цэнтры прыгатава агарна.
На тарфяных злучэннях, а тасма неглібо-
кіх (гоф да 80 см) прыганы агарак ўно-
сіць не граба. Калійныя і фосфарныя
ўгнаенні ўносяцца штогод, а прыганы ага-
ра—раз у 3—4 год. Таму на старо-
ворных участках, калі пад паларыня
культуры на працягу апошніх двух год
агарак уносіў, то пад насеннікі траў яго
можна не ўносіць. Перад рассявам ўгна-
енняў неабходна дыкаванне або баран-
ваннем выраўняць паверхню зарарына гле-
бы, каб можна было больш раўнамерна
дыкаваць ўгнаенні. Угнаенні задыкавацца
дыкаваць баранамі ў два сляды.

Перад рассявам глеба барануецца баро-

НОВЫЯ КНИГИ

«Наротія ўназіні па асушэнню і сельгасгаспадарчыму асваенню балот»
У рэспубліцы разгортваюцца масавыя
меліратыўныя работы. Беларуска народ
ажыццяўляе велікую стаіную прагра-
му асушэння і асваення балот. Вельмі
своечасова з'яўляецца выданне рэдакцыйнай
сельгасгаспадарчай і тэхнічнай літа-
ратуры Дзяржаўнага выдавецтва пры СНК
БССР папулярнай брашуры «Наротія
ўназіні па асушэнню і сельгасгаспадар-
чыму асваенню балот». Гэта брашура па-
рыхтавана групай навуковых работнікаў
Інстытута балотнай гаспадарчы. Яна разлі-
чана на кіравнікоў калгасаў, саўтасаў,
брыгадзіраў палювочных брыгад, звешчы-
ных меліратараў і шырокі калгасны
актыў.

У брашуры два раздзелы. Першы раз-
дзел—«Асушэнне балот» — расказвае аб
падрававаных сельгасгаспадарчых культу-
ра асушэння, аб размяшчэнні асушальных

сеткі, неабходнай даўжыні, шырыні і
глыбіні канаў, дрэнажы і шпыванні асуш-
ных балот. Другі раздзел—«Сельгасгаспа-
дарчае асваенне асушаных балот»—па-
радавае з'яўляцца выданне рэдакцыйнай
сельгасгаспадарчай і тэхнічнай літа-
ратуры Дзяржаўнага выдавецтва пры СНК
БССР папулярнай брашуры «Наротія
ўназіні па асушэнню і сельгасгаспадар-
чыму асваенню балот». Гэта брашура па-
рыхтавана групай навуковых работнікаў
Інстытута балотнай гаспадарчы. Яна разлі-
чана на кіравнікоў калгасаў, саўтасаў,
брыгадзіраў палювочных брыгад, звешчы-
ных меліратараў і шырокі калгасны
актыў.


«Наротія ўназіні па асушэнню і
сельгасгаспадарчыму асваенню балот»
з'яўляецца каштоўным дапаможнікам для
кіравнікоў калгасаў, брыгадзіраў, звешчы-
ных і меліратараў. Пава брашуры 65 кап.

Дзяржаўнае выдавецтва пры СНК БССР
выдала ў гэтым месяцы некалькі новых
кніг:

Марн Тээн — «Выбраныя апавяданні».
Пераклад з рускай мовы зроблен Н. Гур-
ным.

В. Шенсір — «Выбраны творы». У
адаміоні ўвайшлі 7 драматычных тва-
раў.

М. Шлахаў — «Паднятая паліна»
(Другое выданне на беларускай мове).
Якуб Колас — «Новая зямля» (чац-
вертае выданне).



Культура і селва праводзіць вошны ад работы чю калгасныя моладзь сельгасарміі
«Звязда», Рагачоўскага раёна, Гомельскай абласці. На здымку група маладых калгас-
нікаў шапроваўца ў клас.

Насенневодства траў на тарфяніках

У БССР разгортваюцца грандыёзныя ра-
боты па асушэнню і асваенню балот.
Значная частка асвайваемых плошчаў па-
ліны быць асвоена пад лугі і пасібішчы.
Выкалоны ўрага павіна быць уздэна
забеспячэнню гэтых плошчаў неабходным
высокакачэсным насеннем. Вядома, што на-
сенне, вырабана ў такіх-жа небава-клі-
матычных умовах, у якіх яно ў далейшым
будзе высявацца, з'яўляецца найбольш
устойлівым і ўраджайным. Аднак да
апазнання часу на гэта мала звяртацца
ўвагу. У большасці вымагалу залучэнне
тарфяных глеб рабілася насеннем, сабра-
ным на мінеральных глебах, на якіх
ураджай сена і насення бываюць нева-
сна. К таму-ж гэтага насення ў нас у рэ-
спубліцы даўдэ нехапае нават для за-
беспячэння травяных палёў у луга-
спасічных севабаротах на стараворных
мінеральных глебах не гаворачы ўжо аб
асвайваемых новых землях. Таму вельмі
важанае пачынае атрымлівае насенне
лугавых траў на тарфяных глебах, на якіх
ураджай бываюць дамнога вышэй і больш
устойлівы.

Насенневодствам траў неабходна за-
няцца ў кожнай гаспадарчы, на тарфяной
або іст тарфяна-балотных глебах.

Улічыў сабе, які ўраджай насення лугавых
траў магчымы на тарфяных глебах,
можна з заступных прыкладаў.

У 1940 годзе ў БССР ураджай насення
са звычайных лугавых сенакосных лугоў
дасягаў: у саўтасе «Х-годзе БССР»
4,2 цэнтры з гектара і сярэдням на
4,2 цэнтры з гектара; у саўтасе «Морналь»
шмафееўкі з 26 гектараў у сярэднім на
4,5 цэнтры; у саўтасе «Рычыца» шмафееўкі
з 24 гектараў у сярэднім на 5,4 цэнтры;

намі ві-аар у некалькі слядоў, а ў вы-
падку зарастання глебы пустазельем —

З А Р У Б Я Ж О М

Вайна ў Еўропе, Афрыцы і Азіі

(Дзённым ваенным дзеянням)

На англійска-германскім фронце зноў актывізаваўся дзеяльні авіяцыі. Днём 11 чэрвеня і ў ноч на 12 чэрвеня, паведамляючы ў зводцы германскага камандавання, германскія самалёты атакавалі важныя ў ваенных апусных аб'екты ў Паўднёвай і Цэнтральнай Англіі, а таксама партыя абудаванні на ўсходнім узбярэжжы Шатландыі. Германская надводная лодка атакавала англійскія гандлёвыя судны атулным танажам у 22.700 рэгістравых брут-тон.

У тую-ж ноч англійская авіяцыя зрабіла напад на Рур. Які перадае агентства Рэйтар, галоўнымі аб'ектамі выбардзіроўкі былі Дуйбург і Дэвельдорф.

Англійскія самалёты выбардзіравалі таскама порты Булонь, Кале і докі ў Ротэрдаме.

Ваенныя авіяцыі ў басейне Міжземнага мора паралельнаму абмяжоўваюцца дзеяннямі павятраўскіх сіл ваючых старон. У ноч на 12 чэрвеня, адначасна ў зводцы італьянскага камандавання, італьянскія самалёты выбардзіравалі аэрадромы вострава Малта. Англійская авіяцыя, указваючы ў камюніе англійскага камандавання, зноў зрабіла напад на востраў Родэс. Выбардзіроўка вылікала ўражаны і пажары. Вялікі пажар усяляў у Калато.

У Паўночнай Афрыцы, на фронце ля Тобрука, адначасна, зноў зноў германскага камандавання, дзённым артылерыйскім і італьянскага артылерыйскім абстрэламі сканіравалі аўтапартыя англійцаў і водазастаўчы, а італьянская авіяцыя, гаворыцца ў італьянскай зводцы, навіверга выбардзіроўку пункты і снабжэння і абароны збудаванні Тобрука. Англійскія самалёты, паведамляючы ў камюніе англійскага камандавання, выбардзіравалі порт Бенгазі, аэрадромы ў Беніне і пасадчыны пляжоў ў Лорне, Тамбале і Эль-Газале. Мультыметра абстрэлу падверглася каляна мультыметра нешта ў італьянцы, якія рухаліся на дарозе паміж Баркай і Лорнай, знішчана каля 30 машын.

Ва Усходняй Афрыцы, у Абісініі, баі паралельнаму абмяжоўваюцца ў абласці Гала-Сіама і ў раёне Гангара. Зноў зноў італьянскага камандавання, італьянскія войскі з прычыны ўзмацнення пачаў англійцаў аднавілі на новыя пазіцыі. У Фрытэры, перадае карэспандэнт агентства

Баі паміж французскімі і англійскімі эсмінцамі

ЛОН, 11 чэрвеня. (ТАСС). Агентства Гавас—ОФІ перадае з Бейрута падрабязныя напіс марскога бою паміж французскімі і англійскімі ваеннымі караблямі.

Спасякуючыся на агулікаваае ў Бейруце камюніе, агентства паведамляе, што два французскія эсмінцы вечарам 9 чэрвеня, крэйсруючы ўздоўж Ліванскага ўзбярэжжа, заўважылі ў 20 кіламетрах на паўднёвы захад ад Сайды тры англійскія эсмінцы, якія накіроўваліся на поўнач. Наблізіўшыся да англійскіх караблёў на адлегласць у 15 кіламетраў, французскія эсмінцы ўступілі з імі ў бой. Праз не-

Рэйтар в Адава, англійчане занялі 11 чэрвеня другі порт гэтай італьянскай калоніі Асаб.

У Сірыі прадаўжаюцца жорсткія баі на ўсіх участках фронту. Вечарам 10 і раніцай 11 чэрвеня, указваючы на французскім камюніе, англійчане ўвайлі ў бой новыя часці і падтрымалі рад моцных атак на французскія пазіцыі.

На поўдні Лівана аўстраліяскія войскі пры падтрымцы англійскай эскадры, падаўляючы артылерыйскім агнём пачынаў французскага супраціўлення, крыху прасунулі ўперал уздоўж узбярэжжа на поўнач ад ракі Нахр-Эль-Касіа. Карэспандэнт агентства Юнайтэд Прэс перадае з Вішы паведамленне, атрыманае з Бейрута, згодна якога англійскія і дэгоўскай войскі пры падтрымцы караблёў марскога флота прасоўваюцца да Сайды, якая знаходзіцца ў 35 км. на поўдзень ад Бейрута. Паведае паведамлення з французскіх крыніц, англійчане пасля жорсткіх баёў занялі Мерджайун. Карэспандэнт агентства Асоцыяйтэд Прэс паведамляе з Дамаска, што англійчане працягваюць японскія атакі на ўсход ад Кісе; французскія авіяцыя ўпорнае супраціўленне.

Камюніе развіццё ваенных дзеянняў у Сірыі, ваенны агідальнік агентства Гавас—ОФІ піша, што паведамленні англійцаў аб узяцці Дамаска англійскімі калянамі, вышэйшымі з Сафедзі і Эр Рамта, з'яўляюцца хулістымі.

У цэнтральнай частцы сірыйскага фронту, на захад ад горага Хермон, гаворыцца ва французскім камюніе, французскія часці, абараняючы Мерджайун, вымушаны былі ахотыцца на поўнач, у раён Хасбей. У раёне паміж Хермонам і Лэзбел-Друзам вечарам 10 чэрвеня англійскія войскі пры падтрымцы англійскай артылерыйскай і авіяцыйнай падтрымцы адкінулі французскія войскі на поўдзень ад Кісе англійскія каляны і часці генерала Д'Оля, якія рухаліся ў Дамаску. Баі ў гэтым раёне прадаўжаюцца.

Ваенны агідальнік агентства Гавас—ОФІ ўказвае, што ў цэнтральнай частцы фронту паміж Мерджайунам і Эль-Кунейтр французскія пазіцыі злучыліся з абароны. Англійчанам, якія рухаліся з даўня ракі Ірдан, прастаць пазіцыя на вышыню ў 1000 метраў. Тут ёсць велізарны абрыў, які можа служыць абарончым рубяжом для французскіх войскаў.

Страты італьянскай арміі і флота

РЫМ, 11 чэрвеня. (ТАСС). Італьянскі друк публікуе даныя аб стратах асабовага састава італьянскай арміі за май, а таксама не ўвайшлі ў шаларыні паведамленні. Зноў гэтага даных, страты сучасных войскаў на грэка-албанскім і албан-югаслаўскім фронтах складалі 1.430 забітых, 4.123 раненых, 223 прапаўшых без вестак; на паўночным італяно-югаслаўскім фронце—14 забітых і 24 раненых.

У Паўночнай Афрыцы страты складоў 329 забітых, 752 раненых і 23.919 прапаўшых без вестак; ва Усходняй Афрыцы—58 забітых і 77 раненых і 2.354 прапаўшых без вестак. У ваенна-марскім флоте забіта 38 чалавек, ранена 187 чалавек і прапала без вестак 303 чалавекі. У авіяцыі забіта 79 чалавек, ранена 41 чалавек і прапала без вестак 493 чалавекі.

Праграма расшырэння ваенна-паветраных сіл Філіпін

ШАНХАЙ, 12 чэрвеня. (ТАСС). Манільская газета «Бюлецін» надрукавала артыкул, у якім выкладаецца праграма расшырэння ваенна-паветраных сіл Філіпін. Гэта праграма прадугледжвае, у прыватнасці, будаўніцтва новых авіяноў і цэнтральнага аэрапорта ў навакольных Манілі. У сучасны момант у авіяцыйнай школе на Філіпінах вучыцца 50 чалавек. В кампу года іх лік навайтчыцца ў 10 разоў. Школа будзе вытускаць лётчыкаў

4 разы ў год. Першая група ў саставе 60 чалавек будзе ўкамлектавана да 1 ліпеня, наступныя групы па 125 чалавек будучы камлектаваны праз розныя тры месяцы. Для ажыццяўлення намеранай праграмы расшырэння ваенна-паветраных сіл патрабуецца 157 млн. пезет, з іх на пабудову цэнтральнага аэрапорта — 1 млн. пезет.

Заява Бевіна

ЛОНДАН, 12 чэрвеня. (ТАСС). Паводле паведамлення англійскага міністэрства інфармацыі, міністэр працы і нацыянальнай звышнасці Бевіна заяў, што міністэрства пачынае вырабку 100 тыс. забавоўдаў будаўніцтва ў рамках і ўрадавай будаўніцтвай праграмы. Гэтыя рабочыя будуць накіроўвацца ў любы раён Англіі, дзе праводзіцца будаўніцтва работ, якім пераштатнае значэнне. Па словах Бевіна, на рэалізацыю ўрадавай будаўніцтвай праграмы штодзённа расходуюцца каля 1 млн. фунтаў стэрлінгаў.

дзень накіроўвацца ў любы раён Англіі, дзе праводзіцца будаўніцтва работ, якім пераштатнае значэнне. Па словах Бевіна, на рэалізацыю ўрадавай будаўніцтвай праграмы штодзённа расходуюцца каля 1 млн. фунтаў стэрлінгаў.

Асігванні ваеннага міністэрства на будаўніцтва ваенных заводаў

НЬЮ-ЁРК, 12 чэрвеня. (ТАСС). Паводле паведамлення агенства Юнайтэд Прэс, ваеннае міністэрства асігвала 288 мільянаў далараў з сваіх фондаў на будаўніцтва чатырох новых ваенных заводаў і расшырэнне дзесці існуючых. Ролт будаўніцтва кожнага завода — 30 млн. далараў.

дзень накіроўвацца ў любы раён Англіі, дзе праводзіцца будаўніцтва работ, якім пераштатнае значэнне. Па словах Бевіна, на рэалізацыю ўрадавай будаўніцтвай праграмы штодзённа расходуюцца каля 1 млн. фунтаў стэрлінгаў.

Мабілізацыя гандлёвых суднаў у ЗША для патрэб нацыянальнай абароны

ЛОНДАН, 12 чэрвеня. (ТАСС). Агенства Рэйтар перадае, што ўрадавая марская камісія ЗША аддала распараджэнне суднаходнай кампаніі «Саўтэрн пэсіфік кэмпані» перадаць свой флот з 10 пара-

дзень накіроўвацца ў любы раён Англіі, дзе праводзіцца будаўніцтва работ, якім пераштатнае значэнне. Па словах Бевіна, на рэалізацыю ўрадавай будаўніцтвай праграмы штодзённа расходуюцца каля 1 млн. фунтаў стэрлінгаў.

ПРАМОВА ДАРЛАНА

ВШЫ, 11 чэрвеня. (ТАСС). Як перадае агенства Гавас—ОФІ, адмірал Дарлан выступіў учора з прамовай на радыё. Дарлан заклікаў да падтрымкі ўрада і асабіста пакарэліваў неабходнасць дыспліліны. Валлепайшай задачай урада з'яўляецца, на думку Дарлана, «стварэнне сурывавай атмасферы для заключэння пачотнага міру».

НОВЫ ПРАТЭСТ ФРАНЦУЗСКАГА УРАДА

БОРДО, 11 чэрвеня. (ТАСС). Як паведамляе агенства Гавас—ОФІ, сёння раніцай французскі палёт у Іспанію Пётры перадаў англійскаму паслу ў Іспанію пошту — лётца французскага ўрада. Гэта — другі дэмарш, дзе агенства, падтрымліваючы французскі ўрада, у сувязі з англійскімі ваеннымі дзеяннямі ў Сірыі.

Харчовае становішча ў Іспаніі

ВШЫ, 12 чэрвеня. (ТАСС). Іспанская газета «Арыба» паведамляе, што іспанскія ўлады абмяроўваюць зарас пытанне аб уводзе харчовых карт у вёсках. Па словах газеты, у іспанскіх вёсках сярэня літаральна паміраюць ад го-

ладу. У спецыяльным артыкуле, прысвечаным прычынам зніжэння хлебнага цэны ў Іспаніі да 40 грамаў на чалавека, газета паведамляе, што галоўнай прычынай гэтага з'яўляецца спыненне ўвозу зярна ў Іспанію марскімі шляхам.

Прадстаўчы абмежаванні ў снабжэнні Англіі

ЛОНДАН, 12 чэрвеня. (ТАСС). У хуткім часе ў Англіі будзе ўведзена парміраванне снабжвання каменнага вугалю, электраэнергіі і газа. Як відаць, будзе створана новае міністэрства наліва для кантролю над размеркаваннем і снабжваннем усіх відаў наліва.

Англійскае міністэрства харчовага снабжэння мяркуе ў бліжэйшым часе ўвесці кантроль над размеркаваннем яек у Англіі. Як паведамляе газета «Дэйлі тэральд», міністэрства мяркуе таксама абмежаваць снабжванне малака не менш чым на 20 процантаў.

Адплыццё французскіх караблёў ва ўсходнюю частку Міжземнага мора

НЬЮ-ЁРК, 12 чэрвеня. (ТАСС). Як перадае газета «Нью-Йорк таймс», на афіцыйных паведамленнях, злучэнні

французскага флота адправіліся в Тулона ва ўсходнюю частку Міжземнага мора.

Эвакуацыя японцаў з Галандскай Індыі


ТОКІО, 12 чэрвеня. (ТАСС). Як паведамляе агенства Ломей Пусі, у рэзультат абвастрэння апусі паміж Японіяй і Галандскай Індыяй, японскія рэзідэнты эвакуіруюцца з Галандскай Індыі. 31 мая на параходзе «Харуна-Мару» выехала 57

японскіх рэзідэнтаў. Сёння выязжаюць 47 жанчын і дзяцей на параходзе «Ніпран-Мару». На ўсходняй частцы бліжэйшых параходах «Нісё-Мару», «Ітано-Мару» і «Харуна-Мару» ўсе месцы ўжо заняты.

Вінікі землетрасення ў Турцыі

СТАМБУЛ, 12 чэрвеня. (ТАСС). Паводле паведамлення газеты «Сон постка», у выніку землетрасення ў раёне Муглы ілюе прадаўжалася на працягу 15 дзён, рабун-

рана і пашчэджана звыш 1.500 дзюў. Апрача таго, 3 чалавекі былі забіты і 8 ранена. Насельніцтва ў раёне землетрасення жыве ў палатках.



Першыя саборніцы Беларускага СОР адбыліся 1 чэрвеня 1941 г. у г.р. Калінава. На адымку: калона ў шляху. Фото П. Сандэр. (Фотарэдакцыя ТАСС).

Усебеларуская нарада актыва работнікаў кінофікацыі

Учора на нарадзе прадаўжаліся спрэчкі па дакладу тав. Падбарэскага. Работа нарады, як і ў першы дзень, была галоўным чынам накіравана на ўскрэшні падыходы ў рабоце кіносеткі.

прыцягваючы для выступлення артысты эстрады, оперы і драмы. Асабіва рэзкай крытыцы падверглася работа сельскай кіносеткі. Зусім неадаратова фільмаў атрымаўся каласнае сяно на аграагтэхнічны тэм.

Выступіўшы таварышы ўказалі шляхі зніжэння гэтых неадарат. Рэзкай крытыцы падверглася абласная Упраўленні і міграцыйны аддзельні кінофікацыі ва іх адарванасць ад нязвыш звышкі—кіноаэраў, кіноастановак. Кіраўнікі парацёў кіноаэраў, кіноастановак на сямле часта ачыне не ўлічваюць запатрабаваныя насельніцтва, не даюць кінофільмаў да шырокага круга глядачоў. Яны слаба папулярныя ў нова-тэхнічны, хралікальныя фільмы. Прадаўжае аставацца на нізкім узроўні культура кіноаэраў. У асобных кіноаэраў, асапчонных нават навапайшай апаратурай, у неадаратнае стале праякты і тэатры. У многіх кіноаэраў не маюцца абычэйныя аб чыстасце, утулінасці, аб стварэнні выхад для глядача. Шаблоны і малазначныя выяздкі культурна-масавая работа выхад фільма і перад сеансамі. Асабіва аднастайны праграмы джазу і арэстраў. Вельмі мала

Правосці кіноаэравак — асноўны бач сельскай кіносеткі. Многія кіноастановак не адаратна адаратна за даручаную справу, не з'яўляюцца арганізатарамі культурнага паказу кінофільмаў і культурна-аспэпнай работы. Многія кіноастановак не маюць намыслай тэхнічнай падрыхтоўкі. Асабіва гэты адносіцца да кіноастановак кіноаэраў. Гэты ві кіно, не глядзчы на яго велізарнае значэнне, не атрымаў належнага развіцця.

Выязда ўвага на нарадзе ўдзелена пачотна аб капітальным будаўніцтве Плана на першае пачотнае прадаўжэнне зрэходавак на будаўніцтва 670 тысяч рублёў, а за 5 месяцаў выдаткавана і токі 264,9 тыс. рублёў. Прычынай гэтаму з'яўляецца тое, што будаўнічы арганізацыі і органы кінофікацыі не прымяняюць дзейных мер да сканчэння будаўнічых работ.

Сёння работа нарады прадаўжаецца.

ЛІТАРАТУРНАЯ ХРОНІКА СУСТРЭЧНЫХ МОТАГОКІ

Учора выехала ў Рыгу на першы свецкі пісьменніцаў Латвійскай СОР дэлегацыя пісьменнікаў БССР у саставе лаўрата Сталінскай прэміі, народнага паэта БССР Яні Куламі, Міхася Лынькова, Пётры Броўкі. Тав. Лынькоў на інтэрнацыянальным літаратурным вечары выступіў з дакладам аб беларускай літаратуры.

14 чэрвеня ў Мінску, Беларускай і Гомельскай адначасна будзе дан старт безастапначым сустрачным гонкам на матцыклах на камандна-асабістае першыства. Каманда матцыклістаў мінскага таварыства «ІМ» саборніцае са зборнай Беларускай каманда інстытута фізкультуры БССР — са зборнай Гомеля. У гонках прымуць ўдзел лепшыя матцыклісты рэспублікі — чампіён БССР па мотаспорту 1940 года К. Каспаровіч (Беласток), рэкардмен Мінска на 300 кіламетраў А. Чэўкоўскі, пераможца гарадскіх саборніцтваў на класічную дыстанцыю з месца і ходу Л. Косач (Гомель) і др.

Каштоўная знаходка

ВІЦЕБСК. Падчаснік сельскагаспадарчай арцелі «Лыч», Бешанковіцкага раёна, тав. Абрамовіч у часе земляных работ знайшоў скарб манет. Знаходка дастаўлена ў Віцебскі абласны гістарычны музей. 653 манеты адносяцца да часу Екапэрыі ІІ, Паўла І і Аляксандра І. Скарб быў, відачна, зарыў у зямлю ў часе вайны 1812 года, калі на тэрыторыі Бешанковіцкага раёна адбылася баі паміж рускімі і напалеонаўскімі войскамі.

Старт гонкам Мінск — Беласток і Беласток — Мінск будзе дадзены ў 6 гадзін рашыня да сігналу астрапамачнага інстытута імені Штэрнберга. Старт па маршруту Мінск — Гомель і Гомель — Мінск даецца ў 8 гадзін рашыня. Каманда пераможца гонак атрымае прыз Цэнтральнага аўта-мотаклуба БССР. (БЕЛТА).

КОРАТКА

БЕЛАСТОК. Ужо некалькі дзён тут праходзіць шахматны турнір на першыства горада. Лепшых вынікаў дабіўся малады шахматнік Оляня, які набраў 6,5 ачка з 7 магчымых. Чэмпіён горада Заблудоўскі мае 5 ачкаў з 7 магчымых.

Масква — арданосец Лашаціна. Гомельскі глядач дзела сустраў выступленні таленавітага наемніка.

Гомельскі 3 вялікіх поспехам прайшлі 8 апрацы Аершчанскага харавога калектыва (Рочнінскі раён), якім кіруе ўдзельніца дэкады беларускага мастацтва ў

Масква — арданосец Лашаціна. Гомельскі глядач дзела сустраў выступленні таленавітага наемніка.

Памінак Пярвага Беларускага драматычнага тэатра. Гастролі аддэкага Дзяржаўнага Украінскага тэатра ў Рэвалюцыі. Цыганка Аза. Пачатак у 8 г. веч.

Памінак Дзяржаўнага Украінскага тэатра БССР. Гастролі аддэкага Польскага тэатра БССР. «Пожызненне». Пачатак у 8 г. веч.

Дзяржцырн. Вялікі Цыркавы Прадстаўленні ў 3-х аддзяленнях. Пачатак у 8.30 веч.

ГЛЯДЗІЦЕ ТАНКЕР Новы мастацкі фільм ПА АПУЕСЦІ Ю. КРЫМАВА. ХУТКА! Пастапоўка заслужанага артыста рэспублікі А. Файншмера. Апаратар С. Іваноў. Мастак М. Юфераў. Кампазітар Г. Папоў.

АКАДЭМІЯ НАВУК БССР аб'яўляе НАБОР АСПІРАНТАЎ ПА НАСТУПНЫХ СПЕЦЫЯЛІНАСЦЯХ: ХІМІЧНАЯ ПЕРАПРАЦОВКА ТОРФА, ТЭХНАЛОГІЯ ТОРФАДЗЯБЫ-ВАНІЯ, ПАЛІАНОСЦЬВА, ПАСТУПАЮЧЫ ПЛАНШЫ ПРАДСТАВІЦЬ НАСТУПНЫЯ ДАКУМЕНТЫ: ХІМІЯ, ЛЕКАХІМІЯ, ФІЗІЧНАЯ ХІМІЯ (кавалі), ГІСТАРЫЧНАЯ ГЕАЛОГІЯ, ГІСТАРЫЯ СССР І БССР, ЭКАНОМІКА ПРАМЫСЛОВАСЦІ.

НАРМАТА АХОВЫ ЗДОРОВ'Я БССР ДАВОІЗІЦЬ ДА БЕЛАМА Усіх ЗАГАДЧЫКАў АБЛАСНЫХ, ГАРАДСКІХ І РАЙОННЫХ АДДЕЛАУ АХОВЫ ЗДОРОВ'Я і галоўных урачоў лечустаной БССР, што станцыя санітарнай авіяцыі НК аховы здароўя ЗАБЯСПЕЧАЕ ў тэрміновых выпадках ДАСТАЎКУ кваліфікаваных урачоў усіх спецыяльнасцей НА МЕСЦА ВЫЛІКУ, а таксама І ТРАНСПАРТІРОВАЎ ХВОРЬХ ва ўсіх тэрміновых выпадках у неабходныя лясчэбныя ўстановы. ГАРЫСТАННЕ САНАІТАРНАЙ АВІАЦЫЯЎ БЯСІЛАТНАЕ.

Гомельскі фінансава-эканамічны тэхнікум аб'яўляе АСЕННІ НАБОР СТУДЭНТАЎ ПА ПЕРШЫ КУРС 1941/42 ВУЧЭБНАГА ГОДА Тэхнікум рыхтуе фінансавых работнікаў па спецыяльнасцях: бухгалтараў і інспектараў па бюджэту, бухгалтараў-інспектараў па дзяржаходах і надытках.

РЭБЯТЫ! Ці ведаеце вы, што ад вашых гульняў і свавольнасцей з агнем узнікаюць пажары, якія знішчаюць жылле, маёмасць, і пры гэтым нават выбываюць чалавечыя афры. НЕ ДАПУСКАЙТЕ, КАВ ВЫ АБО ВАШЫ ТАВАРЫШЫ ПРЫМЯНЯЦІ ў гульнях ГАРУЧЫЯ І ФІЗЫЧНАСЦЫ ВІШЧУСЦЫ (сапелкі, карасці, бензін, порак і т. д.). АРГАНІЗУЙЦЕ ЮНЫЯ ПАЖАРНЫЯ ДРУЖЫНЫ. ПРАВОДЗЬЦЕ ГУТАРКІ У ШКОЛАХ АБ ШКОДЗЕ ДЗІЦЬЧЫХ СВАВОЛЬНАСЦЕЙ З АГНЕМ.